

Княгіня
Эльжбета
РАДЗІВІЛ:

«А ВОСЬ ТУТ БЫЎ УВАХОД У ПАДЗЕМНЫ ХОД!»

Скончыўся чатырохдзённы візіт князёў Радзівілаў у Беларусь

Трэці дзень заходжання князёў Радзівілаў у Беларусі быў музейны. Програма шчыльная — з дакладнасцю да пятнаццаці хвілін. Але, зразумела, яна даволі эластычна змяняеца на жаданне 91-гадовай княгіні Эльжбеты, дачкі апошняга ўладара Нясвіжскага замка князя Альбрэхта Радзівіла.

Першы пункт —

Нацыянальны гістарычны архіў

— А колкі ў вас нашых дакументаў? — пасля вітанняў пытавецца ў дырэктаркі княгіні.

— 26 тысяч.

— А можна іх усе пабачыць?

— Натуральна...

— Тады ў наступны раз я прыеду да вас на два месяцы! — усміхаецца высокая госця.

Князям паказваюць унікальныя маляваны радавод Радзівілаў, які зрабіў яшчэ Пане Каханку. Натуральна, на тым радаводзе ён, Пане Каханку, — галоўны Радзівіл. Іншая цікавая кніга датычыцца XVI стагоддзя. Ад руکі ў ёй перапісаныя ўсе звесткі з сямейнай пахавальні ў крыпце Нясвіжскага касцёла. Але найбольшую цікаўнасць княгіні выклікае альбом гравюр і малюнкаў, дзе цягам двух стагоддзяў — XVIII і XIX — розныя прыдворныя мастакі выконвалі партрэты некаторых прадстаўнікоў роду. Паколькі пані Эльжбета бліскуча памятае ўсю генеалогію роду, яна ўважліва праглядзела кожную староначку. Бо для нас гэта — прыгожыя гравюры, а для княгіні — продкі.

Тут, як і ў кожным наступным пункце, Радзівілы пакідаюць шыкоўныя падарункі — стары здымак Нясвіжскага замка, зроблены з самалёта, з аўтографамі ўсіх гасцей.

— Да супрацоўніцы бібліятэкі.
— Ці ведаеце вы, што эксплібрисы нельга адрывалаць ад кніжак?

Бібліятэкарка тлумачыць, што калі яны атрымлівалі ўсе гэтые кніжкі, то эксплібрисы ужо быў вырваны і ляжаў асобна.

— Дарэчы, гэта асабісты эксплібрис майго дзеда, — робіць пані Эльжбета вельмі каштоўную заувагу, якую зараз жа занатоўваюць за ёй.

Княгіня просіць пагартаць адну кнігу. І, напэўна, любому іншаму адмовілі б: усё-ткі кнізе больш за 400 гадоў. Але ці ж можна адмаўляць чалавеку, які ўжо гартаў гэтую кнігу 75 гадоў таму ў прыватнай бібліятэцы свайго таты?..

— А да нас ужо два гады таму прыезжалі Радзівілы!
— хваляцца супрацоўнікі бібліятэкі.

— Якія? — тут жа навастрае вушы пан Мікалай. Ён дасканала ведае генеалогію сям'і.

— Францішак... — пачынае бібліятэкарка.

— З Чэхіі, разам са сваім сынам?.. — падхоплівае пан Мікалай.

— Так! — радуецца бібліятэкарка, што гэты Радзівіл ведае таго.

— Дык ведаіце ж, — сур'ёзна кажа пан Мікалай, —

і скульптар Валяр'ян Янушкевіч, і дырэктар Інстытута Польскага Пётр Казакевіч, дыпламаты, грамадскія дзеячы...

Па абедзе едзем у

Нацыянальны гістарычны музей

Дырэктар спадар Сяргей Вечар вітае княгіню і астатніх гасцей на ўваходзе. Пані Эльжбета ўздыхае, што ў будынку няма ліфта. Дзве крутыя лесвіцы ў 91 год — нялёгкая рэч.

Экскурсавод пачынае расказваць паводле нейкага свайго плана, але княгіня пералыняе.

— Гэта нецікава. Хто гэта? (па-



казвае на зусім іншы партрэт на сцяне. — Айт.).

Экскурсаводка блытаеца ў адказе.

— А гэта? — працягвае бліц-тэст пані Эльжбета. Ёй адказваюць, што гэта такі-такі...

Наступны пункт —

Нацыянальная бібліятэка Беларусі

— Які вялікі і светлы будынак! — усклікае княгіня на ўваходзе і тут жа пачынае распльтваць супрацоўніцу. — А колькі ў вас книжак? А на якіх мовах? А колькі чалавек могуць адначасова чытаць тут кнігі? А з якога ўзросту моладзь можа запісацца да вас?

Княгіня дужа цікаўная — гэтага ў яе не адымеш. І такой яна была ўсё жыццё. Уласна, дзякуючы гэтаму мы і маем магчымасць даведацца зараз ад яе дасканалае апісанне: што было ў кожным пакой замка, куды вяла якая сцежка, дзе быў падземны ход... Яшчэ адна замалёўка з яе вялікага жыцця. Бацька, князь Альбрэхт, падарыў у 1929 годзе на Дзень народзінаў дачцэ фотаапарат. І з таго часу пані Эльжбета вось ужо 80 гадоў здымает. Апошні фотаапарат, лічбавы, сучасны, прывёз ёй нядаўна з Францыі сын Аба. І зараз 91-гадовая княгіня даволі пасляхова засвойвае новую тэхналогію. Але вернемся ў Нацыянальную бібліятэку.

— А чаму ў вас гэты эксплібрис ляжыць асобна ад книгі?! — падымае вочы пані Эльжбета, звярта-

што гэта Ілжэрадзіўлы! Нейкія людзі проста выдумалі сабе, што яны Радзівілы. А гэты Францішак да таго ж стварыў і ўзначаліў Звяз шляхты Чэхіі. Вось вам наша генеалогія (пан Мікалай прэзэнтуе вялікі плакат, дзе на генеалагічным дрэве пазначаны больш за 400 прадстаўнікоў роду. — **Аўт.**) . Калі яшчэ нехта прыедзе, хай пакажа сябе тут!

Далейшы наш прыпынак —

Фундаментальная бібліятэка Акадэміі навук

Супрацоўнікі ахайна, у белых пальчатках паказваюць князям кнігі з бібліятэki Нясвіжскага замка.

— О, я гэту памятаю! — усклікае княгіня Эльжбета. — Дайце я яе пагартаю!..

Супрацоўнікі гублююцца, але, натуральна, нічога не пярэчаць.

Далей — абед у амбасадзе Польшчы. Гасцей — больш за 30 чалавек. Тут і дырэктары ўсіх зацікаўленых музеяў, і прафесар Адам Мальдзіс, і пісьменнік Уладзімір Арлоў з жонкай паэткай Валянцінай Аксак, і былы амбасадар Беларусі ў Польшчы Павел Латушка, і перакладчык Лявон Баршчэўскі,

пані Эльжбета. Ей адказваюць, што гэта такі і такі.

— Не! Вы нічога не ведаецце! — падводзіць рысу княгіня, кліча сваякоў і пачынае сама расказваць, хто дзе выяўлены. Госці падыхаюць да іншых партрэтаў. Справа — бабуля княгині Эльжбеты.

— А вы ведаецце, калі быў намаляваны гэты партрэт? — працягвае іспыт пані Эльжбета. Ей называюць дату.

— А вось і не! Гэты партрэт намаляваны з фотаздымка. У мяне ён ёсьць, я перадам яго вам. І, хачу сказаць, што гэта — самы паскудны здымак маёй бабулі, які толькі існуе. І партрэт паскудны!

Далей — партрэт князя Альбрэхта, бацькі пані Эльжбеты.

— А гэты партрэт калі быў намаляваны? — працягвае распльтваць княгіню.

— На пачатку XX стагоддзя, — адказваюць музейшчыкі. Іх логіку можна зразумець. Князю Альбрэхту на партрэце гадоў 25. Ведаючы дату нараджэння, не складана называць такі час. Але ў гэтым выпадку каштоўная не логіка і музейныя веды, а памяць і сямейная таямніца.

— Дык слухайце, — кажа княгіня. — Спачатку з фатаграфіі была намаляваная невялікая пастэль, якую бацька падараваў мне і якая вісела ў замку ў май пакоі. А ўжо пасля смерці бацькі, прыкладна ў



1941-м ці 42-м годзе, нейкі мастак перамаляваў яго на вялікі памер. І дадаў традыцыйны лаўровы вянок і наш герб — каб ён выглядаў як усе партрэты з такой серыі. Таму вы яго так і датавалі.

Музейшчыкі шыра дзякуюць княгіні за ўдакладненні — бо цяпер подпісы да карцін можна зрабіць больш дакладныя.

Апошні пункт на сёння —

Нацыянальны мастацкі музей

Тут здараецца не зусім прыемная сітуацыя. Паколькі аўторак — выходны дзень, кіраўніцтва музея не хоча пускаць нікога, апроч саміх Радзівілаў. Нават перакладчыкаў, журналісту і прадстаўніцу польскай амбасады. Але самі Радзівілы — па-княску — бяруць сітуацыю ў свае руکі, заяўляючы, што усе, хто ўвайшоў — іх сябры і пойдуть разам з імі.

Тут, у мастацкім музеі, захоўваецца больш за 40 радзівілскіх партрэтав. Князі добра ведаюць іх па фотаздымках і інвентарах, але многія арыгіналы бачаць упершыню. І глядяюць вельмі падрабязна. Шанаваць і захоўваць гісторыю роду навучаны кожны Радзівіл з маленства.

— О, Слуцкая паясь! — заўважае княгіня. — У нас у замку іх было 16!

Прысутныя прысвітваюць. Бо ва ўласнасці мастацкага музея цяпер знаходзіцца два (!) кавалкі (II) Слуцкіх паясоў, астатнія прывезены для экспанавання з Масквы. Адразу відаць, колкі страціла наша зямля, калі выгнані аўсюль славуты юд-

Пасля — Ратуша. Старшыня Нясвіжскага райвыканкама Ігар Макар асабіста вітае высокіх гасцей. Падарунак — засмажаны карп з нясвіжскага возера і бутэлька шампанскага «Радзівіл». Князім вельмі падабаецца. Перад ратушай нясвіжцы ў старадаўніх касцюмах чытаюць вершы ў гонар Радзівілаў. Музыкі ладна граюць на шматлікіх інструментах. Атмасфера ўрачыстая і святочная.

У ратушы — кароткая справа-здача пра сённяшні стан Нясвіжа. Гасцей уражвае лічба: на добраўпарадкаванне замкаў і іншых гістарычных помнікаў дзяржава выдатковала 70 мільёнаў долараў! (Праўда, як пасля зауважыў у замку Аба Радзівіл, «нешта іх тут зусім не відаць»). У вітрынах ратуши — прадметы з радзівілскага побыту, шмат кафлі з гербамі.

— А можаце адну мне падарыць? — з дзіцячай непасрэднасцю прамаўляе пані Эльжбета. І, да гонару музейшчыкаў, да канца дня фармальнасці вырашаюцца — і княгіня атрымлівае кафлю з гербам Радзівілаў!

Выходзім з ратуши, каб здзейсніць невялікую экспкурсію па горадзе. Сям'я сядзе ў шыкоўную брычку з двумя коньмі, а пані Эльжбета — у «Мерседэс» (бо брычка завысока).

— Спачатку да Слуцкай брамы, яна тут недалёка.

— Эта вы мне будзе казаць, што яна недалёка?.. — усміхаецца госця, якая сотні разоў у дзяцінстве праходзіла побач са Слуцкай брамай.

Картэж часта спыняеца ў час паездкі па горадзе. Пані Эльжбета паказвае сыну і ўнукам замак і горад з розных ракурсаў — каб яны даведаліся, якім яна запомніла яго з дзяцінства.

Калі кавярні «Чабарок» раптоўна просіць спыніць аўто.

— Гэта памылка... — апраўдаеца навуковы кіраўнік рэстаўрацыі Сяргей Друшчыц. Але не кажа, ци будзе гэта памылка выпраўленая...

— Божа!.. — спыняеца княгіня ў замкавым двары і ціхенька шепча. — Руіна...

Радзівілаў намагаюцца павесці на экспкурсію ў адноўлены прыбрамны корпус, але 91-гадовая княгіня рашуча крочыць у самы гушчар будаўнічых прац. І за наступныя тры гадзіны абыходзіць, здаецца, кожны пакойчык. Пераступаючы праз цэглу, рыштаванні... Князь Мікалай у каміне сталовай знаходзіць бутэльку з пад гарэлкі...

— Гэтага не было, сценка была далей, гэта было не так, — расказвае яна ў кожным з пакояў.

— Што вы, усё было менавіта так! — з усмешкай адказвае ёй Сяргей Друшчыц. У нейкі момент княгіня не вытрымлівае:

— Можа, хопіць са мной спрачацца?! Калі я тут жыла, вас яшча на свеце не было!

Супрацоўнікі музея ахайні запісваюць кожнае слова пані Эльжбеты — і на дыктафон і, для пэўнасці, у нататнік. Намеснік дырэктара музея Галіна Кандрацьеўская падрыхтавала ў правільнай паслядоўнасці здымкі ўсіх інтэр'ераў пакояў. У кожным пакой для княгіні ставіца зэллік — і яна апісвае тое, што не патрапіла на здымак. Для музейшчыкаў гэта — бясцэнная інформацыя, бо ніхто больш на Зямлі ўжо не згадае гэтага...

— Вось тут, над дамавой капліцай, былі такія моцныя бэлькі, дзе мы з кузнечам Ежы бегалі паліць скрадзенія ў дарослых папяроскі... А вось тут быў мой стол, за якім настайніца Мары-Шміт давала мне ўрокі... А вось тут вісёу партрэт майго бацькі... А тут стаяла мяккая лава, на якой я сядзела, пакуль астатнія тан-

спачаванні з часамі. Гдраву і даць, колькі страціла наша зямля, калі выгналі адлюстъ славуты род Радзівілаў...

Госці едуць у гатэль, каб адпачыць перад апошнім днём візіту. Самым адказным, бо гэта

НЯСВІЖ

У родным горадзе Радзівілаў сустрэлі па-княску. Больш за 500 чалавек сабралася каля касцёла Божага цела, каб прывітаць прадстаўнікоў роду, без якога не было б Нясвіжа, якім ён ёсьць. Гэта было пажаданне пані Эльжбеты — каб дзень пачаўся са святой імшы ў касцёле.

Ксёндз Пётр вітае гаспадароў (не паварочваеца язык называць Радзівілаў у Нясвіжы гасцімі). Пасярод касцёла ставіцца шыкоунны трон з чырвоным аксамітам, на які сядзе княгіня Эльжбета. Ксёндз дзяякую роду за касцёл, за горад, за слайную гісторыю. На імшы гучаць малітвы ў гонар памерлых Радзівілаў і, безумоўна, у гонар усіх існых. Пасля імшы сям'я спускаеца ў крыпту касцёла, каб пакланіцца сваім продкам. Пані Эльжбета з хвяляваннем ускладае кветкі да труны свайго бацькі...

Калі кавярні «Чабарок» раптоўна просіць спыніць аўто.

— А вось гэты дом належыць мне! Бацька падарыў яго, калі я была маленъкая. Прауда, я тут ніколі не жыла...

Нарэшце — замак.

— Фі, якая ідыёцкая вожа! — разюшана глядзіць на «цыбуліну» на га-дзіннікавай вежы гаспадыні замка.



— Навошта вы яе тут зрабілі, такога не было!

бацькі... А тут стаяла мяккая лава, на якой я сядзела, пакуль астатнія танчылі «мазурку» — бо сама не умела... А тут віселі розальверы і шаблі... А гэтую лесвіцу мы называлі «Лесвіца Пане Каханку»... А ў гэтай вежы бабуля малілася перад сном... А на гэтых прыступках любіла сядзець тоўстая жонка нашага слугі Антонія, які пасля альянсу агентам НКУС... А вось тут быў невялікі пад'ёмнік, на якім дастаўлялі ёжу з кухні ў столовую... А ў гэтай зале на кожным акне ў самым нізе быў маленъкія форткі... А пад гэтай падлогай — прыступкі, бо падлога зробленая южно пасля таго, як бацька перастаў хадзіць і стаў перасоўвацца на вазочку... А вось тут стаялі два турэцкія сёдлы, здаўтыя як трафеі пад Венай...

Калі Радзівілы выходзяць з замка, ужо пачынае цымнець. Але пані Эльжбета ўсё адно вядзе сям'ю на валы — паказаць, дзе яна любіла гуляць у маленстве. У адным з месцаў яна паказвае... месца, дзе быў уваход у славуты падземны ход. Гэта — вялікая нечаканасць для рэстаўратараў, бо дae надзею на новыя адкрыцці!

Пасля аглядзінаў замка ў адноўленым корпусе нясвіжцы частуюць князёў Радзівілаў кавай і гарбатай. І як толькі княгіня выходзіць з замка да машины, пачынаеца дождж.

— Нясвіж плача, што княгіня Радзівіл з'язжджае... — заўважыў нехта ў натоўпе.

Глеб ЛАБАДЗЕНКА.
Фота аўтара
і Аляксея КУЛЬБІЦКАГА.